

Wszystkie dotychczasowe działania pozwoliły również rozpocząć współpracę naukową uczestnicząc w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych organizowanych przez Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Mińsku oraz Łobeski Dom Kultury w Łobzie przy współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wszystkie opisane działania nie były w tym artykule nie by możliwe bez zaangażowania się ludzi, których należy wymienić, a są nimi Aleksandr Karotiejew – profesor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku, Aleksandr Łukaszenka dyrektor wydziału kultury w Pińsku (obecnie 2017 r. dyrektor Teatru w Pińsku), Aleksandr Niczyparowicz dyrygent orkiestr dętych w Stołpcach, Tadeusz Strużecki – profesor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku, Wicekonsul w Ambasadzie Białoruskiej w Warszawie (obecnie 2017 r. emeryt), Aksana Kalenik dyrektor wydziału kultury w Czerwieniu, Oleg Siwy pracownik Biblioteki Narodowej w Mińsku, Edward Jankowski mieszkaniec Stołpc. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Konsulatów Polskiego w Mińsku i Białoruskiego w Gdańsku za wielokrotne wydanie bezpłatnych kulturalnych wiz dla uczestników wymienionych projektów.

## НАЦЫЯНАЛЬНЫ ДЫЗАЙН ЯК ФОРМА КУЛЬТУРНАГА САМАВЫРАЖЭННЯ НАРОДА

**Я. Ю. Ленсу,**  
кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт  
Беларускай дзяржавай акаадэміі мастацтваў

Трэба прызнаць, што сёння становішча дызайну ў сферы культуры нашай краіны дастаткова няпэўнае. Дызайн як культурная з'ява ў нас, здаецца, існуе, а здаецца, і не. Усё больш становіща вну, у якіх вядзеца падрыхтоўка дызайнераў, існуе ў нас Беларускі саюз дызайнераў, які ўваходзіць у Канфедэрацию творчых саюзаў Беларусі. Здавалася б, чаго лепей? Але рэальная сувязь наших дызайнераў з творчымі работнікамі іншых профіляў мастацтва дастаткова слабая. Больш того, многія з іх, намінальна прызнаючы неабходнасць дызайну, у

канчатковым выніку адмаўляюць яму ў праве называцца мас-тацтвам, выступаць у сферы культуры нароўні з жывапісам, скульптурай, графікай і г. д. І ўся бяда ў тым, што такі погляд на дызайн у нашай краіне мае пэўныя падставы.

Чаго ж не хапае нашаму дызайну, каб быць паўнапраўна прынятym у лона культурнай сферы краіны? Сусветны вопыт паказвае, што дызайн успрымаецца грамадствам як цэннасць нацыянальнай культуры ў тых краінах, дзе ён сумеў набыць яркія нацыянальныя рысы. Праўда, пытанне пра нацыянальныя характеристар дызайну дастаткова складанае. Сучасны прамысловы дызайн – гэта сфера, дзе мастацкія формы найбольш касмапалітычныя. Сёння ў свеце назіраецца пэўнае збліжэнне культур, збліжэнне звычаяў людзей розных нацыянальнасцей, праяўляеца збліжэнне і ў духоўнай культуры розных народаў, аднак розніца ў нацыянальных характеристарах захоўваецца, існуе спецыфіка нацыянальных культур. Усё гэта не можа не адбівацца на рэчавым формаўтарэнні, на дызайне, таму што рэчавая форма ідзе не проста ад канструкцыі, але таксама і ад тых адносна ўстойлівых псіхалагічных, сацыяльных і культурных стэрэатыпаў, якія звычайна звязваюцца з той ці іншай канкрэтнай функцыяй. Стэрэатыпы гэтыя шмат у чым вызначаюцца спецыфікай нацыянальных культур і нацыянальных характеристараў. Гэта і абумоўлівае з'яўленне ў шэрагу выпадкаў характеристэрных нацыянальных асаблівасцяў у творах дызайну. Так, яўныя нацыянальныя асаблівасці праяўляюцца ў фінскім, японскім, італьянскім, іспанскім, некаторых іншых нацыянальных дызайнах.

У адрозненне ад названых дызайнерскіх школ сучасны беларускі дызайн не мае сваіх ярка выяўленых прыкмет. На пытанне, чаму справы знаходзяцца ў такім стане, у агульным выглядзе адказаць не так ужо цяжка. Асноўная прычына караніцца ў той палітыцы нівеліроўкі, якая праводзілася ўладамі ў савецкі час у галіне нацыянальнай культуры і якая прывяла да тых дэфармацый, якія сёння характэрны для нашай беларускай культурнай сферы. Гэта так. Аднак каб адказаць на больш складаныя пытанні: ці можа беларускі дызайн мець пэўныя нацыянальныя характеристары і як гэтага дасягнуць, трэба разгледзець прычыны названага вышэй становішча больш падрабязна.

Сёння беларуская культура ўяўляе сабой нейкую мазаічную структуру, дзе кожны кампанент існуе ў значнай ступені адасоблена, мала стасуючыся з іншымі, не складаючы адзінай, непарыўнай сістэмы. Літаратура, выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка, кіно, архітэктура, дызайн у нас вырашаюць больш свае ўнутраныя прафесійныя праблемы, не звязаныя якой-небудзь стратэгічнай, цэннай для развіцця ўсёй беларускай культуры мэтай. Як лебедзь, рак ды шчупак, вядучыя сілы нашай культуры цягнуць у розныя бакі, арыентуючыся на зусім розныя вехі: у выяўленчым мастацтве – часткова на авангардызм, часткова на традыцыяналізм савецкага часу; у музыцы – часткова на рускую класіку, часткова на заходнюю музыку; у дызайне – поўнасцю на замежныя ўзоры прамысловага формаўтарэння. Безумоўна, у кожным з названых відаў мастацтва ёсьць пэўныя сілы, арыентаваныя на беларускія нацыянальныя традыцыі, аднак гэта мае нейкі лакальны характар, майстры дзейнічаюць паасобку, не складаючы адзінай па-сапраўднаму нацыянальнай культуры.

Існуючы ў такіх умовах, не будучы ўключаны ў рэчышча адзінай нацыянальнай культуры, беларускі дызайн у сваёй сутнасці не мог набыць яўных нацыянальных асаблівасцей. Прасякнуцца нацыянальным духам беларускі дызайн можа толькі ў тым выпадку, калі ўсе складаючыя беларускай культуры, у тым ліку і сам дызайн, пачнуць дзейнічаць разам, паставіўшы сабе мэтай стварэнне адзінай нацыянальнай культуры.

Але за кошт чаго можна прывесці ў дзеянне гэты магутны, складаны механізм? У першую чаргу – адраджэннем нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, у тым ліку дзеячаў культуры, менавіта нацыянальнай самасвядомасці, якая пад уплывам вядомых абставінаў нашай даўняй і нядаўняй гісторыі ў Беларусі ўпала ў нейкі анабіёз. Адрадзіць беларускую самасвядомасць можна толькі вялікай работай па адраджэнню старожытных беларускіх традыцый, забеспечэнню знаёмства народных мас краіны з яе нацыянальнай гісторыяй, традыцыйным побытам, народным мастацтвам. Адраджэнне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў павінна даць штуршок стварэнню адзінай нацыянальнай культуры. Беларускаму ж дызайнеру нацыянальная самасвядомасць дасць магчымасць успрымаць

беларускі дызайн не ізялявана ад іншых галін нацыянальнай культуры, а ў адзіным комплексе з імі. У гэтым выпадку дызайнер павінен ведаць не толькі тонкасці сваёй прафесіі, але быць добра знаёмым з іншымі галінамі нацыянальнай культуры: з выяўленчым мастацтвам, музыкай, тэатрам, кіно, ведаць, што сёння робіцца ў гэтых відах мастацтва ў сваёй краіне. Да-рэчы, гэта тычыцца ўсіх дзеячаў нашай культуры, ім нельга замыкацца ў сваёй галіне, таму што толькі сумеснымі дзеяннямі можна чаго-небудзь дасягнуць, зрабіць сваю культуру пасапраўднаму нацыянальнай. Толькі тады, калі будзе створаны такі адзіны «фронт» нацыянальнай культуры, куды войдзе і беларускі дызайн, у творчасці дзеячаў гэтага віду мастацтва могуць ярка праявіцца нацыянальныя рысы, што дасць дызайну магчымасць успрымацца грамадствам як цэннасць нацыянальнай культуры.

Аднак збліжэнне дызайну з традыцыйнай нацыянальнай культурай павінна весціся вельмі тонка. Трэба пазбягаць у гэтай справе любой прамалінейнасці. Дызайн – справа спецыфічная, дзе нельга выкарыстоўваць прыёмы, якія правамерныя, напрыклад, у прыкладным мастацтве, дзе выкарыстанне нацыянальных традыцый можа быць літаральным, у выглядзе прамой стылізацыі. У дызайне ж стылізацыя хоць і магчыма ў некаторых вырабах, але ж не можа стаць накіравальнай тэндэнцыяй. Тут патрэбны іншыя, больш складаныя шляхі. Нельга не ўлічваць, што знешнія формы рэчаў сёння ўсё ж не могуць не падпарадкоўвацца інтэрнацыянальнай сутнасці прамысловай вытворчасці, і таму нацыянальная своеасаблівасць прадуктаў дызайну можа праяўляцца хутчэй як унутраная, спецыфічная натхнёнасць і, падкрэслім, натхнёнасць менавіта вобраза рэчы. Безумоўна, гэтая натхнёнасць праяўляецца праз знешнюю форму рэчы, але ж у асноўным не ў яўным паўторы ці стылізацыі якіх-небудзь традыцыйных нацыянальных форм, нацыянальнага дэкору, нацыянальнага арнаменту, а больш апасродкована – судносінамі прапорцыі, характарами пластыкі, тэктанічнай пабудовай аб'екта, колеравымі спалучэннямі, якія адказваюць традыцыйна эстэтычным уяўленням беларусаў. Трэба вельмі ўважліва вывучаць спадчыну продкаў, у якой можна знайсці россыipy мудрасці, вынаходніцтва, прыгажосці.

Але ці можна на матэрыяле беларускай народнай рэчавай творчасці пабудаваць прынцыпы формаўтварэння, здатныя для

сучаснага дызайну, стварыць нацыянальны непаўторны пра-  
мысловы дызайн, які набыў бы прызнанне ў свеце? Некаторыя  
могуць паставіцца да гэтага скептычна. Але такі пункт погляду  
можа сфарміравацца толькі ад недастатковага ведання белару-  
скай народнай матэрыяльна-мастацкай культуры. Многія нашы  
суайчыннікі не падазраюць, наколькі яна багатая і колькі ў ёй  
можна знайсці карыснага для сучаснага дызайну.

Беларускае народнае рэчавае формаўтарэнне характарызуе  
непаўторная своеасаблівасць. Дык што ж канкрэтна можна вы-  
карыстаць беларускім дызайнерам з народных традыцый, з на-  
роднай спадчыны па формаўтарэнню рэчавага свету? У пер-  
шую чаргу, канечне, спецыфічную, уласцівую толькі беларус-  
каму рэчаваму формаўтарэнню адухоўленасць, якая ёсць у  
творчасці любога народа, але прайўляецца ва ўсіх па-рознаму.  
Але гэтую адухоўленасць, яе спецыфіку трэба адчуць, а гэтага  
можна дасягнуць, толькі глыбока вывучыўшы народную куль-  
туру. Таму вельмі важна звярнуць увагу на гэтыя пытанні ў  
прафесійнай адукацыі нашых дызайнераў. Пакуль жа ў нас вы-  
вучэнню народнай спадчыны ў абучэнні дызайнераў належнай  
увагі не надаецца.

Акрамя выкарыстання такіх тонкіх матэрый, як нацыяналь-  
ная адухоўленасць, дызайнерамі ў народнай матэрыяльна-  
мастацкай культуры могуць быць знайдзены і больш канкрэт-  
ныя крыніцы для натхнення, да прыкладу пэўныя канструк-  
тыўна-тэхналагічныя прынцыпы. У беларускім народным рэ-  
чавым формаўтарэнні знайдзецца шэраг цікавых своеасаб-  
лівых техналагічных прыёмаў, якія можна ў трансфармаваным  
выглядзе выкарыстаць для стварэння сучасных дызайнерскіх  
форм. Возьмем хоць бы вельмі арыгінальную тэхналогію  
вытворчасці шафаў з цэльнага кавалка ствала дрэва. У камлі  
дрэва праз выразаную прамавугольную адтуліну выбіралася  
шляхам дзяўбання ўнутранасць, да адтуліны прымакаўваліся  
дзверцы, і шафа для захоўвання адзення была гатова. Пер-  
асэнсаваўшы гэтую тэхналогію ў разуменні сучаснай вытвор-  
часці, можна было б дасягнуць незвычайных, цікавых вынікаў  
у стварэнні мэблі для сучасных нашых кватэр. А калі ўзяць  
прыгожую тэхналогію пляцення з лазы, чароту, саломы і  
іншых матэрыялаў, тэхналогію, якая так была пашырана ў  
практыцы беларускіх народных майстроў, на гэтай аснове,

напэўна, можна знайсці цікавыя сучасныя дызайнерскія рашэнні. Аднак пакуль такі накірунак у дызайнерскім формаўтваврэнні застаецца амаль незакранутай «цаліной». А гэтая «цаліна» можа, пры яе распрацоўцы, даць вельмі багатыя ўсходы. Гэта павінны зразумець нашы беларускія майстры дызайну. І тады, можа быць, пра беларускі дызайн загавораць як пра яркую з'яву ў мастацтве стварэння рэчавага свету і ён зможа заняць належнае месца ў сучаснай беларускай культуры, а таксама сярод лідараў сусветнага дызайну.

## **СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНОЙ КАФЕДРЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ**

*A. I. Лойко,*

*доктор философских наук, профессор*

*Белорусского национального технического университета*

Институциональную основу социально-культурной деятельности кафедры философских учений в Белорусском национальном техническом университете (далее – БНТУ) создали фестиваль «Наурыз Мейрамы» и выставка «Радость Пасхи». Фестиваль «Наурыз Мейрамы» проводится ежегодно в марте и приурочен к началу нового года, отмечаемого тюркскими народами, в том числе народами Средней Азии [4]. Поскольку в БНТУ на инженерных специальностях обучается много студентов из Туркменистана, Казахстана и Таджикистана, то в университете сформировалась межкультурная среда для социально-культурной деятельности гуманитарных кафедр [6]. Миссия кафедры философских учений в этой работе определяется возросшей ролью в современной культуре феномена креативной индустрии.

Под влиянием методологии креативной индустрии в техническом университете возросла роль специальностей, близких дизайну. Они открыты на архитектурном, автотракторном факультетах, факультете технологий управления и гуманитаризации, факультете информационных технологий и робототехники. На основе конвергенции инженерных и гуманитарных ком-